

Песню бярыце з сабою...

СПЯВАЙ МНЕ, ДЗЯЎЧЫНКА

Міхась Чарот (1896—1937) — вядомы беларускі паэт, празаік, драматург. Адзін з лідараў беларускай літаратуры 1920-х гадоў.

Вершы — Міхась ЧАРОТ, музыка — Яўген КСЯНЕВІЧ.

Ці помніш спатканне, нясмелы пагляд... Нам зорка там з неба упала, Там месячык ясны ўзіраўся на сад, Ты думкі мае ўгадала.


Прыпеў (2 разы): Спявай мне, дзяўчынка, пра кветкі, пра гай, Пра лепшыя дні, пра вясну, Пра наша каханне, галубка, спявай — Пад ціхі твой спеў я засну.

І песню пачуў я, ты пела тады, А гукі нясліся далёка, Той песні вясенняй засталіся сляды, У сэрцы запалі глыбока. Прыпеў (2 разы) Гады пралацелі... Нібы неўзначай, Мы разам спаткалі вясну... Дык зноў тую песню, дзяўчынка, спявай — Пад ціхі твой спеў я засну... Прыпеў (2 разы) Рубрыку вядзе Яўген КСЯНЕВІЧ.

Музыкальная партытура з нотамі і беларускімі тэкстамі песні «Спявай мне, дзяўчынка».

СЁННЯ

Табліца з сонца і месяца: Сонца (Усход, Заход, Даўжыня дня), Месяц (Поўня 17 ліпеня, Месяц у сузор'і Рыб), Імяніны (Пр. Еўдакіі, Ефрасінні, Марыі, Германа, Лук'яна, Фамы, К. Чаславы, Гераніма, Ільі, Часлава).



Фота Алены ДАЎЖАНОК.

ЗАЎТРА

Карта паказвае надзёныя тэмпературы і ападкаў па гарадах Беларусі: Віцебск, Гродна, Мінск, Магілёў, Брэст, Гомель. Таксама з'яўляюцца надзёныя тэмпературы ў суседніх краінах: Варшава, Кіеў, Рыга, Вільнюс, Масква, С.Пецярбург.

А вы ведалі, што?..

Пасля падпісання Версальскага дагавора французскі маршал Фердынанд Фош сказаў: «Гэта не мір. Гэта перамір'е тэрмінам на дваццаць гадоў».

У Даніі кожны паліцэйскі аўтамабіль «экіпіраваны» плюшавым мішкам Тэдзі на выпадак, калі якая-небудзь непрыемнасць станеца з дзіцем.



Цэнтральная частка са з'явамі: Даты (1931 год — у Мінску на базе факультэта народнай гаспадаркі створаны самастойныя інстытуты; 1979 год — нарадзіўся Ігар Макараў; 1919 год — нарадзіўся сэр Эдмунд Персільваль Хілары; 1924 год — нарадзілася Тацяна Міхайлаўна Ліэзнава; 1936 год — пачаўся беспасадачны пералёт лётчыкаў В. Чкалава, Г. Байдукова, А. Беякова; 1944 год — група дзеячаў ваеннай апазіцыі Германіі; 1969 год — спускальны апарат амерыканскага пілота карабля «Апалон-11»). Падзеі (20 ліпеня). Людзі (20 ліпеня). Аб'ява: 1304 год — нарадзіўся Франчэска Петрарка, вялікі італьянскі паэт.

УСМІХНЕМСЯ. Турыст у вёсцы пытаецца ў мужыка: — Як у вас залазяць на гэты высокі дуб, каб нарваць жалудоў? — Вельмі проста. Рэкс, сюды! Любіш парады даваць? Любі і да д'ябла хадзіць! Хлопец знаёміцца з бацькамі будучай нявесты. Бацька: — Васіль, вып'еце што-небудзь? — Дзякуй, не трэба. Я не п'ю. — Хм-м. Та-ак, сумнавата вам будзе з Ганначкай...



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЬЕВА, Н. ДРЫНДРОЖЫК, М. ЛІТВІНАЎ, А. СЛАНЕЎСКІ, В. ЦЕЛЯШУК. НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

http://www.zviazda.by; e-mail: info@zviazda.by. ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by. Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, нясуць рэкламны характар.